

ЗАЦВЯРДЖАЮ

В.а. дырэктара ДУК “Дзятлаўскі
раённы цэнтр культуры і народнай
творчасці”



Ц.М.Маліноўская

ІНСТРУКЦЫЯ

аб парадку арганізацыі і правядзення

раённага конкурсу выканаўцаў размоўнага жанру

«Па старонках жыцця», прымеркаваны да 90-годдзя У.С. Караткевіча

1. Дадзеная інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення раённага конкурсу выканаўцаў размоўнага жанру «Па старонках жыцця», прымеркаванага да 90-годдзя У.С. Караткевіча (далей - Конкурс).

2. Мэтамі і задачамі конкурсу з’яўляюцца: стымуляванне творчасці мастацкіх калектываў і індыўідуальных выканаўцаў размоўнага жанру, наапапенне і сістэматызацыя скарбаў вуснай народнай творчасці, узбагачэнне духоўнага свету насельніцтва здабыткамі фальклорнага і сучаснага эстраднага мастацтва (паэтычная і прэзаічная формы), развіццё, прапаганда і папулярызацыя лепшых твораў У.С. Караткевіча, павышэнне сцэнічнай культуры і выканальніцкага майстэрства творчых груп і індыўідуальных выканаўцаў размоўнага жанру.

3. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца: аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага райвыканкама, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”.

4. Конкурс праводзіцца 1 раз у 2 гады.

Конкурс праводзіцца ў два туры: I тур (атборачны) праводзіцца завочна, 2 тур (заклучны) праводзіцца ў рэжыме анлайн. Відэамаатэрыялы будуць размешчаны на YouTube канале «Культура Дзятлаўшчыны».

5. У конкурсе могуць прымаць удзел калектывы аматарскай мастацкай творчасці і індыўідуальныя выканаўцы размоўнага жанру незалежна ад ведамаснага падпарадкавання і без абмежавання ўзросту. Канкурсанты рыхтуюць да выканання творы з паэтычнай альбо прэзаічнай творчасці У.С. Караткевіча (з улікам музычнага суправаджэння і касцюміравання паэтычнага вобраза). Канкурсанты рыхтуюць да выканання прэзаічныя альбо паэтычныя творы розных жанраў мастацкага слова (з улікам музычнага суправаджэння і касцюміравання паэтычнага вобраза). Працяг конкурснай праграмы павінен складаць не больш за 7 хвілін.

6. Журы ўзнагароджвае пераможцаў дыпламамі лаўрэата (I, II, III месца) і прызамі ў наступных намінацыях:

- народная проза (легенды, паданні, апавяданні, казкі);
- проза, інсцэніроўка пражайчнага твора;
- паэзія, інсцэніроўка паэтычнага твора;
- камедыйна-сатырычныя творы (гумарэскі, байкі, інтэрмедый, анекдоты, пароды).

Пераможцы раённага агляду-конкурсу будуць прымаць удзел у абласным аглядзе-конкурсе выканаўцаў размоўнага жанру ў ДУК “Гродзенскі АМЦНТ”.

7. Для ўдзелу ў фестывалі неабходна даслаць заяўку (форма дадаецца), **ВІДЭА ВЫСТУПЛЕННЯ** дасылаць не пазней **за 01 снежня 2020г.** на электронны адрас: dyatlovo-rment@tut.by.

Тэлефон для даведак: 22-1-71.

8. Вызначаюцца таксама пераможцы ў спецыяльных намінацыях:

- “За ўдалае ўвасабленне аўтарскага твора”,
- “За ўдалы дэбют”,
- “За лепшы аўтарскі твор”,
- “За акцёрскае майстэрства”,
- “За шанаванне традыцый беларускага гумару”,
- “За ўдалае ўвасабленне жаночага вобраза”,
- “За ўдалае ўвасабленне актуальнай тэмы”,
- “За лепшае раскрыццё тэмы вайны і патрыятычнае выхаванне моладзі”.

Прыз глядацкіх сімпатый вызначаецца па колькасці падабайкаў (лайкаў) на YouTube канале «Культура Дзятлаўшчыны».

9. Астатнія ўдзельнікі Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі за ўдзел.

10. Журы пакідае за сабой права змяняць альбо вызначаць дадатковыя намінацыі.

11. Пры падвядзенні вынікаў журы карыстаецца наступнымі крытэрыямі:

- адпаведнасць мэтам і задачам конкурсу;
- сцэнічная культура і культура мовы;
- мастацка-эстэтычны ўзровень рэпертуару, выкарыстанне сучаснага і рэгіянальнага матэрыялу;
- арыгінальнасць манеры выканання, артыстызм.

12. З мэтай творчай вучобы на Конкурс запрашаюцца кіраўнікі тэатральных калектываў, кіраўнікі гурткоў мастацкага чытання, школ вядучых.

13. Фінансаванне раённага раённага конкурсу выканаўцаў размоўнага жанру «Па старонках жыцця», прымеркаваны да 90-годдзя У.С. Караткевіча ажыццяўляецца ДУК «Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

14. Для фінансавання Фестывалю на ўсіх этапах могуць быць выкарыстаны іншыя краніцы, не забароненыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

СКЛАД ЖУРЫ

Рагачова В.М.	начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага райвыканкама
Шыцько В.В.	намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага райвыканкама
Маліноўская Н.М.	в.а. дырэктара ДУК «Дзятлаўскі РЦКіНТ»
Лукіянец М.У.	загадчык аддзела метадычнай работы ДУК «Дзятлаўскі РЦКіНТ»
Янушкевіч Т.Г.	вядучы метадыст аддзела метадычнай работы ДУК «Дзятлаўскі РЦКіНТ»
Дудкіна Т.У.	метадыст аддзела метадычнай работы ДУК «Дзятлаўскі РЦКіНТ»

ЗАЯЎКА

на ўдзел у раённага конкурсу выканаўцаў размоўнага жанру
«Па старонках жыцця», прымеркаваны 90-годдзю У.С. Караткевіча

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка (ці назва калектыву)

2. Базавая ўстанова дзейнасці (поўная назва) _____
3. Намінацыя (*неабходнае падкрэсліць*)
 - народная проза (легенды, паданні, апавяданні, казкі);
 - проза, інсцэніроўка пражытнага твора;
 - паэзія, інсцэніроўка паэтычнага твора;
 - камедыяна-сатырычныя творы (гумарэскі, байкі, інтэрмедый, анекдоты, пародыі)
4. Назва твора (*аўтар*) _____
5. Працягласць выступлення _____
6. Прозвішча, імя, імя па бацьку мастацкага кіраўніка калектыву

7. Пашпартныя дадзеныя (нумар, калі і кім выданы) мастацкага кіраўніка калектыву ці асобнага выканаўца _____
8. Узрост удзельніка(аў) _____
9. Месца працы (вучобы) ўдзельніка(аў) _____
10. Неабходнае тэхнічнае забеспячэнне, гукавы носьбіт (флэш-карта, CD) _____
11. Кантактныя тэлефоны _____

Кіраўнік базавай установы

_____ (подпіс)

Заяўкі на ўдзел у конкурсе, а таксама электронную версію конкурснага твора дасылаць да не пазней за **01 снежня 2020г.**, з паметкай “на конкурс размоўнага жанру”.

Тэл. 8 (01563)22171, па адрасу: 231471, г.Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 37, АМР
Электронны адрас dyatlovo-rmcnt@tut.by